

Modern History Archives
Архіў Найважнейшай Гісторыі
Fond 5/21 Зрэчча 3 15

Лаўлюк Задзірасты

Утварылася бяды
у нядзельку на дзяды

альбо

Як я быў
на сапраўданай вайне
каля свайго дому
у Менску
30.X.88.

I

Дзень, нядзелька, вецер коле,
 Бо стаіць крыху мароз.
 Шэрань беліць навакольле,
 Мерзнуць рукі, ногі, нос.
 Свята памяць - Дзяды.
 Вось і йдуць усе сюды.

Выйшаў я з пад'езду дома -
 Людзі - людзі, Гоман-Гоман!
 Тут мяне за руку хваць:
 - Ты куда, тваю птамаць?
 - Што за новыя парадкі?
 На магілку, я, да таткі...

А наўкол кукарды, каскі,
 Падазроны ў нас век,
 Да чакаецца тут ласкі...
 Але ж я яшчэ ня зэк!
 Гегемон я, рабацяга,
 Не палітык, не стыляга,
 Я ж на вашыя пракосы
 Дваццаць год плачу ўзносы...
 Я народжаны бяз Бога,
 Хоць яшчэ не атэіст.
 Да Дзядоў, хіба, нябога
 Высьць ня можа камуніст?
 Забарона - хрысьціянства,
 А Дзяды шчэ ад паганства.
 Я-АКОД, я - брыгадміл...
 - Ну, смотри, чтоб не чудил!

2

Адпусьцілі, дзякую Богу,
 Я за дом, ды на дорогу.
 Ну а там шынельнай хеўры
 Прэ, нібыта на манеўры.
 Ні трамвай, ні машина,
 Ні мужчына, ні жанчына,
 Ні стary, ні малады
 Не патрапяць на Дзяды.

Грудзі жудасьцю праймае
 Калі валіць сілы хмара,
 І вішчыць сірэна, грае:
 Ах, ты сталінская мара!
 Пруць калёны у атаку.
 На каго? Пабойся Бога!
 На старога, на слабога,
 Лясь па мордзе, бух пад сраку...

Гонар храпы расьпірае:
 -Мы тут сіла, мы тут ёсьць!
 Сіла ёсьць, але дурная.
 Служба ў смак - сабаку косьць.
 Хто цкаваў вас на народ?
 Хто пагнаў вас на магілы?
 Хто камандуе ўпярод?
 Што ж вы робіце, дурылы?

Бой з народам? Бой народу?
 Каб, як быдла, стойла знаў?
 Каб ня пёрся на свабоду,
 Як рабуюць, каб маўчаў?

3

І Дзяды - варожа сіла -
 З таго съвету б'юць у звон?
 Пад бульдозер бы магілы,
 Альбо выкінуць іх вон?
 Беларусь - усю за краты,
 Асалеў - у Курапаты...

Эх, ці хто у Менску ведаў,
 Колькі кормім дармаедаў?
 Пры пагонах, пісталетах,
 Пры дубінках, пры жылетах,
 Пры шытках, з балёнам газу,
 Як пламеты, як заразы.
 Быць і біць. Альтэрнатывы
 Не дапусцяць дырэктывы.

Сто машын. Пажарных кучы.
 Варанкі і вадаметы.
 Тры гады "рубіцца" вучаць,
 Сёння - практика работы!
 - Будзе бой, ці трэніроўка?
 - Будзе ўсё. І дужа лоўка!
 - Вы, сялянскія сыны,
 Чаму кожны з вас дурны?
 Шынялём сумлењне крыеш...
 Як прачнецца, дык завышеш...
 Не! Ідуць за радам рад!
 Дысцыпліна і загад!

Круцяць Марацкіну руکі,
 Мартыненку б'юць пад дых;
 Плачуць Содалевы ўнукі...
 - Пашкадуйце хоць малых!
 Вунь Казловіч рот разъявіў...
 Ну і што, што ты съпецкор?
 Рулю з газам - пшык наставіў:
 - На пісакаў робім мор!
 - Стальмашонка замялі!
 - Ён жа быў у іх Крамлі!
 - Замялі, каб больш ня гаўкаў,
 Так сказаў вяльможны Саўка.
 Рэж нацменаў, як індыкаў,
 Ды віжуў, дзе іхні Быкаў.
 - Потерял писака, стыд!
 - Кто в его роду был жид?
 - А вот этот Адамович,
 Знаю точно: Аранович!
 - Все масоны, сионисты,
 Переантикоммунисты!
 - На што точыще лязо?
 - Всех берём, и всех в ШИЗО!
 Вы не нация, мутанты!
 - Мы ў Вандэі эмігранты.
 - Проучить я вас готов.
 - Дык ня рушце хоць Дзядоў!
 - Кто таков?
 Съпее бойка. Перепалка:
 - Идиоты, мне вас жалко...
 Съпее бойка.
 - Вот вам будет перестройка!

Слухаць стаў, дык не далі,
 Бо маторы зараулі,
 Ды дальбог, як на вайне,
 Г усе едуць на мяне:
 Душагубкі,
 Вадамёты,
 Варанкі
 Г кулямёты...

- Дык за што нас будуць біць?
 Куды дзецца, што рабіць?
 Можа ўласць перамнілі?
 Можа фрыцы зноў у нас?
 Можа сон дурны прысьнілі?
 Што людзям пускаюць газ?

Мегафоны завываюць...
 Абкружаюць! Заганяюць!
 Войска зьлева,
 Войска справа...
 - Левай, левай!
 - Марш!
 - Аблава!
 - Хто даў права?-
 То кричыць Христос-Зянон,
 Спадзяецца на закон.
 Абраумілі адразу -
 Пшык яму ў вочы газу.
 Хочуць зьбіць, павалачы.
 - Кыш з дарогі, крумкачы!

Люд съмялее, робіць кола,
 Пасярэдзіне Зянон.
 Галавою круціць голай,
 Щэ жыбы, здаеща, ён.
 Чк кіно: псіхоз-атака.
 Чыт і шлем. Аўчар-сабака.
 Без разбору гвалціць лод.
 - Дзе закон? Савецкі суд?
 Геуць Купаву да зямлі,
 Наднялі і паняслі.
 Асташонку - па пячонках,
 Аж павіснуў на сасонках.
 Цягнуць нейкую дзяўчыну,
 Кухталя і мне ў сьпіну.
 Стаяу, гладжу яму у храпу:
 - пасмееш яшче біць?
 Апусьціў мярзотнік лапу,
 Проста Берым глядзіць.
 Хачу плюнучы, ды баюся.
 Знаю сам, дзе апынуся.
 Як прыхопіць такі кат -
 Не паможа адвакат.
 Прамінуў, пабег далей
 З гумай-палкай на людзей.
 Важны, мажны і вальяжны,
 Рэспектабельны як пан,
 Сам Раеўскі лёс свой дражніць,
 Кажа: "Брысь, а то як дам!""

От, маўчаў бы сабе ціха
 Альбо лесам уцякаў,
 Пшык яму з балёну ліха -
 На нагах не устаяў.
 Газ у нас дык не японскі:
 Чарамховы, чарамхоўскі,
 Меўся быць на прусакоў,
 Пшык Раеўскаму - гатоў!
 Плач, як плакаў наш Купала -
 Яму болей перапала.
 Стаяў съпектаклі пра вандэю-
 Не заб'юць, дык зразумеюць...
 А на самым на пагорку
 Быццам невацам з вады,
 Цягнуць беднага Вячорку.
 - А куды яго? Куды?
 - Чё, куды? Туды, в реку:
 Топим ету "Талаку"!
 И "Тутейших" помордуем,
 Мы их носом, сука, чуем!
 Мне приказ и я берусь
 Всю очистить Белорусь!
 - Ад каго? Ад жыхароў?
 Тут палкоўнік аж зароў:
 - Чё? Любить вас не прывык?
 За колхозный ваш язык?
 - Але сала любішь наша?
 Бульбу прэш, ды без нітрату.
 - Я вам жизню строю краше!

- Страй, ды толькі без салдатаў.
 - Вы подполье сотворили!
 - Дзе? Пачуць я быў бы рад.
 Як вы нас перахрысьцілі?
 - Хрен, вам "Матрипатрихат"!
 С нами сила и порядок.
 Наведем его, где надо!
 Брысь!
 Заткнись!
 Руки вверх! Сюда садись!

Вось якія тут падзеі
 Робяць кормчыя Вандэі.
 Наша Коза-Бела-Ностра
 Атакуе вельмі востра
 Як прыщіснуць, то здаецца,
 Што галоснасьць гнецца, рвецца,
 Што Москва не устаіць,
 Што й туды паедуць біць,
 Што канец Перабудове...
 Стоп, засраныя панове!
 Трасцу ў бок, часы ня тыя,
 Людзі болей не нямыя!

У адказ нясуцца маты.
 Што, нам тутка зімаваць?
 - Дык ідзем на Курапаты,
 А будзем там мітынгаваць.
 Абагнаць!

Задржала, зарадзіло.
 Задымела: папаўзло.
 Замігала, засвяціла.
 Стыне кроў ажно ў жылах.

Людзі сталі на калені
 На пакатым тым бугры.
 - Плюнь на сталінскія цені,
 Зянён-братка, гавары!
 На Дзяды натоўп зъбраўся,
 Г ніхто зъ іх напярод
 Знаць ня знаю, не здагадаўся,
 Што зъ Дзядоў ідзе НАРОД.
 Г хацеў ён, не хацеў,
 Але сёньня зразумеў,
 Дзе схавана сіла "класа",
 Што жарэ бясплатна мяса,
 Што кіруе, як захоча,
 Што на могілках рагоча,
 Што культуру нішчыць, мову,
 Што нас доіць, як карову,
 Што давёў нас да жабраўца,
 Што кречыць пра роўнасьць, брацтва.
 Супраць нас законы піша -
 Кыш пад венік, людзі-мыши!
 Што ў газетах брэх друкуюць,
 На рабочых гоняць страх:
 Бач, рабочыя працуюць,
 Нефармалы - пры жыдах
 За рабочы кошт жыруюць!
 Проста жах!

Толькі крыкнучь ўшэ на съмеюць
 "Бі жыдоў, ратуй Расею!
 Натравіць, цкаваць стараца,
 Наб на съніця ім той фронт,
 Даць пад хвост - пачнучь баяща,
 І яшчэ узяць на pont:
 Небармалы? Іх навалам!
 Ты станку як вы былі,
 Дык яны усё памалу
 з магазінаў падмялі.
 Рускіх высяляць, павяжутъ;
 Мога нават будуць біць..."
 Чью душу мёдам нахудць?
 Чны язык яшчэ баліць?
 Дзе чыталі мы пра гэта?
 Ах, чужая нібы слава?
 Ах, іх такі паэта-
 Надкалодны гад Цанава.
 І сыны яго ў сіле -
 Вунь стаіць якая раць!
 Морды гэтак адкармілі,
 Што за дзень не абасраць!

"Беларусь - стабільны край"-
 Для вандэйцаў праста рай.
 Но народ пакорны, чулы
 Сталіністам даў прытулак.
 Селі моцна на гарбе,
 І на мне, і на табе.

Ды народам, як канём
 У нябыт, уnoch кіруюць.
 На Дзяды хоць спамянём,
 Паіменна іх, хай чуюць!
 Змыем, счысьцім, сплюнем гразь.
 Злазь, брыда, з народа, злазь!